

КАМИТЭТ ПА АРХІВАХ і СПРАВАВОДСТВУ
ПРЫ САВЕЦЕ МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ГІСТАРЫЧНЫ АРХІЎ БЕЛАРУСІ
БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТИТУТ
ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА і АРХІЎНАЙ СПРАВЫ

*Серыя: гісторыя, архівазнаўства,
крыніцазнаўства*

АРХІВАРЫУС

Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Выходзіць з 2001 года

Выпуск 2

Мінск
2004
БелНДІДАС

IV. АРХІВАЗНАЎСТВА

A. I. Дзярновіч

Кёнігсбергскі таємны архіў: Фармаванне калекцыі, публікацыі дакументаў і важнасць архіва для вывучэння гісторыі Беларусі

Гісторыя архіва

Найбагацейшай калекцыяй дакументаў па гісторыі рэгіёна Цэнтральнай і Усходняй Еўропы з'яўляючы фонды Кёнігсбергскага таємнага архіва (КТА)¹. Архіў Нямецкага ордэна ў Пруссіі пачаў фарміравацца ў 1309 г. — ад моманту перанясення рэзідэнцыі вялікага магістра Нямецкага ордэна з Венецыі ў Марыенбург (Мальбарт). Пад час 13-гадовай вайны 1454—1466 гг. паміж Польшчай і Ордэнам у Пруссіі вялікі магістр перасяліўся ў Кёнігсберг і заснаваў тут новую канцылярыю. У Кёнігсбергу збіраліся арыгіналы дакументаў, якія паступалі ў Прусу, і вялікія рэгістры дакументаў, што сыходзілі з Пруссіі. Акрамя таго, Кёнігсбергскі архіў быў агульнаордэнскім архівам — туды паступалі копіі дакументаў, у тым ліку і лівонскіх, а ў некаторых выпадках і арыгіналы дакументаў. Старыя дакументы ў канцы вайны ў 1466 г. былі сабраны пераважна ў замку Талеў (які знаходзіўся ў руках лівонскага магістра), а таксама ў іншых ордэнскіх замках. У 1525 г. пры се-кулярызацыі Ордэна частка дакументаў з архіва вялікага магістра перадаецца Польшчы². У 1722 г. усе архіўныя калекцыі з Талева пераносіліся ў Кёнігсберг і далучаючы да дакументаў, якія збіраліся тут ад 1466 г. Як самастойная ўстанова КТА быў утвораны ў 1804 г.

Да XIX ст. старымі актамі КТА цікавіліся не столькі гісторыкі, колькі юрысты. Документы трактаваліся паводле іх перашапачатковага значэння — як юрыдычныя акты. Старажытныя дакументы Нямецкага ордэна захоўвалі юрыдычны моц, бо Пруская дзяржава працягвала яго прававую традыцыю. Гэтыя дакumentы былі ў аbmежаваным карыстанні, таму Кёнігсбергскі архіў і заставаўся «таємным». Для азnamлення з архівам гісторыкам прыходзілася прадпрымаць спецыяльныя заходы.

У 1808 г. пад кіраўніцтвам ландрата — краёвага радыцы В. Ф. Унгерн-Штэрнберга на сродкі прыбалтыйскага двараства была арганізавана археаграфічная экспедыцыя ў Кёнігсбергскі архіў. У экспедыцыі ўдзельнічалі доктар філософіі Э. Генінг, а таксама прускі архіварыус Фабэр (ен да-

лучыгүся да яе пасля смерці Генінга). У 1811 г. перад экспедыцыйяй паўстаўлі сур'ёзныя фінансавыя праблемы. Пры хадайніцтве М. М. Карамзіна і міністра ўнутраных спраў О. П. Казадаўлева ў 1812 г. расійскі ўрад выдаткоўваў на працяг праці штогадова 1 000 руб.³ Працы па капіраванні дакументаў працягваліся да 1816 г. і за гэты час было скапіравана звыш 3 000 дакументаў. Адзін экземпляр копіі накіроўваўся міністру Казадаўлеву, а ад яго паступаў ужо Мікалаю Карамзіну⁴, які, пасля вывучэння зместу дакументаў, перадаваў іх у Маскоўскі архіў Калегіі замежных спраў⁵. Але расійскі гісторык стварыў і ўласны збор копій дакументаў Кёнігсбергскага архіва (відавочна — копіі з копій МУС) і неаднаразова на яго спасылаўся, да прыкладу: «... см. между моими кенигсбергскими бумагами №...»⁶

Выдатны мецэнат і палітычны дзеяч Расіі граф Мікалай Румянцаў яшчэ да свайго ўходу ў адстаўку з пасад міністра ўнутраных спраў і старшыні Дзяржаўнага савета спрабаваў атрымаць копіі матэрываляў КТА і выказваў жаданне ўзяць уздел у фінансаванні археаграфічнай экспедыцыі. Праз Фабэрса і Генінга яму ўдалося атрымаць копіі, у тым ліку і факсімільныя, асобных дакumentaў. Адначасова граф Румянцаў пачаў весці перамовы пра капіраванне матэрываляў з велізарнай калекцыі Унгерн-Штэрнберга, складзенай на працягу 40 гадоў пошуку дакumentaў у архівах Рыгі, Дэрпта, іншых лівонскіх гарадоў, а таксама Кёнігсберга. М. Румянцаў праз Генінга прапаноўваў таксама выдаткаваць свае сродкі на выданне гэтых матэрываляў. У сакавіку 1814 г. Румянцуву ўдалося атрымаць толькі «росписи уже списанных и отчасти примечаниями снабженных» матэрываляў Кёнігсбергскага архіва.

Удзельнікі Румянцаўскага гістарычнага гуртка шукалі таксама іншыя магчымасці атрымання матэрываляў з КТА. Паводле рэкамендацый І. Ф. Крузенштэрна, у пачатку 1814 г. у Кёнігсберг дзеля капіравання дакumentaў на сродкі Румянцева прыехаў доктар філософіі Дэрпцкага універсітэта К. І. Шульц⁷. Агульнае кіраўніцтва працы было ўскладзена на вядомага раманіста Аўгуста фон Кацэбу, які займаў пасаду расійскага генеральнага консула ў Прусіі і наладзіў да таго часу добрыя контакты з кіраўніцтвам КТА. На працягу сакавіка—ліпеня 1814 г. Шульцу ўдалося скапіраваць каля 85 дакumentaў.

Пасля смерці А. Кацэбу М. Румянцаў у 1819 г. стаў уладальнікам асабістага архіва літаратара (у тым ліку рукапісу «Жыщцеапісанне Свідрыгайлава»). У сваёй працы Кацэбу выкарыстаў звыш ста дакumentaў КТА, якія не ўвайшлі ў корпус матэрываляў, скапіраваных экспедыцыйяй прыбалтыйскага дваранства. А ў 1823 г. Маскоўскі архіў Калегіі замежных спраў атрымаў на нямецкай і рускай мовах копіі тых матэрываляў

КТА, якія ў свой час былі накіраваны А. Казадаўлеву і Н. Карамзіну. М. Румянцаў уважліва вывучыў рэестр гэтых дакументаў і паводле яго метак Фінкельман падрыхтаваў нямецкамоўныя копіі. Меркавалася апублікаваць іх асобным томам ці ў працяглым выданні «Собрание государственных грамот и договоров».

Працэсы, якія адбыліся ў Еўропе пад час напалеонаўскай эпохі, прывялі да змены прававой сістэмы. Многія дакументы страцілі актуальнасць юрыдычнае значэнне і засталіся крыніцамі ўжо толькі для гісторыкаў. У 1822 г. Кёнігсбергскі таемны архіў (тады ўжо Таэмны дзяржаўны архіў Прусіі) зрабіў даступнымі дакументы да 1500 г., а ў 1823 г. — дакументы да 1525 г.⁸ Да гэтага моманту гісторыкі маглі працаўваць з матэрыяламі Кёнігсбергскага таемнага архіва толькі ў выключчных выпадках. З 1839 г. архівам дазволена было карыстацца ўжо і прыватным асобам — за пэўную плату (даследчыкі маглі ад яе вызваліцца).

Лібералізацыя рэжыму карыстання архіўнымі фондамі адразу ж адбілася на сістэматычным выданні археаграфічных і гістарычных прац. Прыклад таму — публікацыя «Monumenta Germaniae Historica», а таксама працы Ёганэса Фойгта (Johannes Voigt, 1786—1863) «Geschichte Pruessens, von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft Deutschen Ordens». Апроч таго, Э. Фойгт, які ў 1817—1863 гг. быў дырэктаром КТА і меў непасрэднае дачыненне да адкрыцця фондаў архіва, зрабіў рэестры некаторых дакументаў. Гартмут Бокман так піша пра дзеянасць архіварыуса: «Раз за разам чалавек трапляе на папяровыя вонкадкі, якія пакрываюць асобныя дакументы і акты, а на вонкадках крыху кастлявы, хуткі почырк Фойгта інфармуе ў форме рэестраў пра змест гэтых дакументаў»⁹.

Гістарычна склалася наступная структура фондаў КТА:

1) Das Ordens-Urkarchiv (ОВА) / Архіў ордэнскага ліставання — тут пераважна захоўваліся атрыманыя Ордэнам лісты (больш за 30 000 дакументаў)¹⁰. Названыя лісты ў большасці напісаны на паперы. Таксама ў гэтым зборы знаходзіліся некаторыя копіі атрыманых (адпраўленых) дакументаў і часткова пергаментныя граматы.

2) Die Pergament-Urkunden (Прывілеі) / Пергаментныя граматы (прывілеі) — зыходзячы з архіўна-тэхнічных прынцыпаў, у гэтым фонду былі собраны пергаментныя прывілеі і лісты Нямечкага ордэна і яго інстытуцый — нашчадкаў у Прусіі ў перыяд да XIX ст.

3) Papst- und Konzils-Urkunden / Граматы папаў і царкоўных сабораў (шуфляды пад нумарамі ад I да XVIII); тут таксама захоўваліся трансумпты і натарыяльныя дакументы (Notariatsinstrumente).

4) Die Ordens-Folianten (OF) / Ордэнскія фаліялты — уклочаюць у сябе рэестр дакументаў вялікіх магістраў (Hochmeister-Registranten; 50 фаліялтаў), дакументы ведамстваў (Amterbücher) і падатковыя книгі (Zinsbücher), а таксама так званыя «Кнігі моць» (Handfestenbücher), запіс у якія надаваў юрыдычную сілу актам. Існаванне гэтага тыпу дакumentaцыі звязана са справаводчай традыцыйай фіксацыі не толькі зместу дакумента, але і тых, хто яго выдаваў і атрымліваў, тут мы знаходзім паралелі з функцыянальнасцю «кніг» Метрыкі ВКЛ.

У гады другой сусветнай вайны пачынаючы ад 1941 г. архіўныя зборы КТА пачалі перавозіцца нямецкімі ўладамі ў розныя замкі і маёнткі Усходняй Пруссіі. Увесень 1943 г. калекцыі былі эвакуіраваны ў шахты Грослебен недалёка ад Брауншвейга, які апынуўся ў англійскай акупацыйнай зоне. Брытанскія ўлады перавезлі архіў у імператарскі палац Гослар (Goslar). У канцы 1945 г. — пачатку 1946 г. спецыяльная літоўская экспедыція вяла пошуки дакументаў з фондаў КТА ў самім замку Кёнігсберга ды яго наваколляў. Толькі некаторыя матэрыялы былі знайдзены ў замку Лёкштэт¹¹.

Вясною 1952 г. англійская адміністрацыя перадала фонды КТА ўраду Захадняй Германіі. На наступны год архіў быў перавезены ў Гётынген, дзе захоўваўся больш за 20 гадоў. Göttingen Staatliches Archivлагер Preussischer Kulturbesitz (Гётынгенскія дзяржаўныя архіўныя сховішчы прускай культурнай спадчыны) уключалі ў сябе фонды Staatsarchiv Königsberg (Дзяржаўнага архіва Кёнігсберга)¹². У 1980-х гадах распачалося пастапнае перамяшчэнне архіўных фондаў КТА ў Берлін (Захадні). Сёння большасць калекцый КТА захоўваюцца ў Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin—Dahlem (GSPK, Дзяржаўным таемным архіве прускай культурнай спадчыны, Берлін—Далем).

Сам GSPK мае таксама даўнюю гісторыю і вядзе свой адлік ад 1598 г., калі курфюрст Ёахім Фрыдрых Брандэнбургскі (Joachim Friedrich von Brandenburg) даручыў свайму сакратару Эразмусу Лантенгайму (Erasmus Langenhaim) прывесці ў парадак і «registrature archivorum» дакументы на зямельныя ўладанні. Больш чым за 400-гадовую гісторыю Архіў прускай культурнай спадчыны меў свае рэзідэнцыі ў розных мясцінах Германіі: Штэндаль, Франкфурт-на-Одэрэ, Тангермюндэ, Берлінскі замак. 26 сакавіка 1924 г. архіў быў перавезены ў асобны будынак у Далеме — раёне Берліна¹³. Увядзенне ў GSPK на працягу 1881—1907 гг. «прынцыпу паходжання» (Provenienzprinzip) у сістэмазіцы дакументаў расцэнъваеца як пруская архіўная рэвалюцыя¹⁴. Планаванне гэтага фондаутваральнага прынцыпу дазваліле захоўваць калекцыі КТА ў фон-

дах GSPK як адзінную калекцыю. Як адзначалі даследчыкі, з фондаў КТА былі апублікованы галоўным чынам трыя дакументы, якія непасрэдна не адносіліся да канцылярыі вялікага магістра¹⁵.

Арыгіналы дакументаў, што захоўваліся ў КТА, пры іх апісанні пазначаліся словам Schublade, Schieblade (шуфляда). Калі гэта былі скарочаныя копіі, то прысутнічала вызначэнне Regesten (рэестры) і адпаведны нумар, літара ці тыгул. Выучэнню фондаў КТА доўгі час перашкаджала адсутнісць волісу змешчаных у ім дакументаў. Толькі на пачатку XX ст. Э. Ёахімам, а пазней В. Губачам (другая палова стагоддзя) была праведзена інвентарызацыя фондаў, а потым і апублікавана іх апісанне¹⁶.

У XX ст. дакumentы КТА (Архіў ордэнскага ліставання — ОВА) былі пранумараўаны паводле храналагічнага прынцыпу (агульная ці валавая нумарацыя). Але за старым падзелам па шуфлядах стаіць багатая архіўная і гісторыяграфічная традыцыя, таму трэба зважаць і на яе. Даўнейшая сігнатура складаецца з рымскіх і арабскіх лічбаў: першая лічба (рымская) пазначае шуфляду, другая (арабская) — нумар дакумента. Але ранейшая сігнатура фаліянтаў, якія пазначаліся літарамі ад «A» да «Z», была змененая ў 1876 г. Філіпі (Philippi), дарадцам архіва. Пры гэтым частка фаліянтаў была перамешчана ў фонд «Архіў ордэнскага ліставання». Пад час змены сігнатурры рэестр дакументаў вялікіх магістраў быў размешчаны на пачатку фонда, так што пазначэнне «OF 1» набыў найстараўжлынейшы рэestr, створаны за часамі Вінрыха фон Кніпрадэ (Winnrich von Kniprode). Вось як выглядае старая і новая сігнатура фаліянтаў¹⁷:

Стараі сігнатура	Новая сігнатура	Стараі сігнатура	Новая сігнатура
A	OF 17a и. OBA	N	OF 48
B	OF 18c и. OBA	O	OF 12
C	OF 14	P	OF 49
D	OBA и. Reg. (OF) 5	Q	OF 54
E	OBA	R	OF 53
F	Fol. 1b, OF 89a, OBA	S	Знікла пасля сярэдзіны XIX ст.
G	OF 11b, 11c	T	OF 18b
H	OF 89a	V	OF 24 и. 30
I	OF 18a	X	OF 29a
K	OF 136	Y	OF 20, 21, 22
L	Засталася не пазначанай	Z	OF 24a
M	OF 52		

Публікацыі матэрыялаў КТА¹⁸

У першай палове XIX ст. распачалося актыўнае вывучэнне і выкарыстанне фондаў Кёнігсбергскага таемнага архіва. Матэрыялы КТА паступова гублялі палітыка-прававую актуальнасць, але навуковая значнасць іх увесь час узрастала. Першую вялікую публікацыю пра фонды КТА ажыццявіў Карл Эдуард Наперскі¹⁹ (C. E. Napiersky, 1793—1864), які сам паходзіў з Рыгі і цікавіўся лівонскімі архіваліямі. К. Наперскі быў пастарам, потым шмат гадоў займаў пасаду дырэктара ліфляндскіх губернскіх школ, а таксама працаўваў цэнзарам у Рызе. Увесь свой вольны час ён аддаваў збиранию і вывучэнню гістарычных крыніц.

Першым комплексным апісаннем фондаў КТА стаў «Index corporis Historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae»²⁰ («Паказальнік гісторыка-дышпаматычнага збору Лівоніі, Эстоніі, Курляндыі») К. Наперскага, які выходзіў у Рызе і Тарту. Выданне мела і нямецкі падзагаловак — «Kurze-Auszug aus derjenigen Urkunden-Sammlung, welche für die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv- Estn- und Kurlands» («Кароткая выпіска з той калекцыі грамат, што [датычыцца] гісторыі і старажытнага дзяржаўнага права Лівоніі, Эстоніі і Курляндыі»). К. Наперскі карыстаўся пераважна наступнымі калекцыямі дакументаў: Рыжскага гардскага архіва (так званы калекцый Унутранага і Знешняга архіваў) і фаліянтамі мясцовага Рышарскага архіва, дзе знаходзіліся копіі дакументаў КТА, зробленыя ў пачатку XIX ст.²¹ Гэтыя копіі пачалі рабіцца паводле ініцыятывы і на сродкі тагачаснай лівонскай эліты. Паводле хадайніцтва расійскага гісторыка М. Карамзіна праца па вырабу копій была завершана на сродкі, выдаткованыя імператарам Аляксандрам I. Карл Наперскі апрацаўваў значную колькасць дакументаў па гісторыі ўзаемных адносін Лівоніі, Ганзы, ВКЛ і Расіі на працягу XIII—XVII стст. Калекцыя складалася з 21 тома вялікага фармату ў аркуш. Двухтомны «Index corporis Historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae» і быў апісаннем гэтай калекцыі, дзе пададзеная рэестры 3 713 дакументаў. Перыйяд канца XV — першай паловы XVI ст. асвятляе другая частка выдання — «Zweiter Theil: vom Jahre 1450 bis zum Jahre 1631», якая выйшла ў 1835 г. Продкі археографа паходзілі з Рэчы Паспалітай, у тым ліку і таму ён цікавіўся стагоддзямі, калі лівонская землі належалі Рэчы Паспалітай, пра што сведчыць і выданне названых рэестраў. К. Наперскі даў кароткія анататыўныя дакументам і, што вельмі важна, назваў фондасховішчы, ў якіх яны знаходзіліся. Гэтая акалічнасць дазваляе праводзіць ідэнтыфікацыю актаў, якім розныя аўтары часам давалі розныя назвы. Указанне архівасховішча, паводле К. Наперскага, дазваляе таксама размяжкоўваць

арыгіналы документаў і іх копіі — праз вызначэнне Schieladen (для арыгіналаў) і Regesten (для скарочаных копій).

Як вельмі значаю ў публікацыі лівонскіх архівалаў трэба ашаніць дзейнасць Фрыдрыха Георга фон Бунге (F. G. von Bunge, 1802—1897), які нарадзіўся ў Кіеве ў нямецкай сям'і, але, захапіўшыся гісторыяй Лівоніі, пераехаў у Прыбалтыку. Ф. Бунге быў прафесарам Дэрпшкага ўніверсітэта, з 1843 г. займаў розныя вядучыя пасты ў гарадскім самакіраванні Рэвеля, у 1856 г. браў актыўны ўдзел у калыфікацыі грамадзянскага права балтыйскіх губерній, але ў 1856 г. пераехаў у Германію. Доўгія гады Фрыдрых Бунге адъгрываў вядучую ролю ў прыбалтыска-нямецкай гісторыяграфіі і абароне прыватнай нямецкай меншасці ва Усходнім Прыбалтышчы.

Працу па складанні рэестра лівонскіх документов Ф. Бунге распачаў у 1828 г. — у Дэрпце і Рэвеле ён працаўваў з архівамі Эстляндскага рыцарства і Рэвельскага магістрата. А цэлы шэраг даследчыкаў дапамагалі яму ў вырабе копій документов з іншых архіваў: К. Наперскі — у архіве Рыжскага магістрата; Е. Генінг і Ё. Фойгт — у Кёнігсбергскім архіве; К. Паўлі — у Любекскім архіве; І. Брэверн — з матэрыялаў Метрыкі ВКЛ у Пецярбургскім архіве, а таксама ў каралеўскіх архівах у Каленгагене і Стакгольме. З 1842 г. Ф. Бунге распачаў публікацыю архіўных матэрыялаў у выданні пад назваю «Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands»²² («Архіў гісторыі Лівоніі, Эстоніі і Курляндыі») — гэта было першае перыядычнае крыніцазнаўчае выданне, якое датычылася гісторыі Усходніх Прыбалтыкі.

Але галоўнай працай Ф. Бунге стала шматтомнае выданне пад называю «Kniga актаў Лівонії, Эстоніі і Курляндыі разам з рэестрамі» — «Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten»²³ (LECU). Сам Ф. Бунге паслеў выдаць шэсць тамоў²⁴, якія ахоплівалі перыяд з канца XI да пачатку XV ст., затым працу «паводле даручэння рыцарства і гарадоў» працягвалі ў пачатку XX ст., ужо пасля смерці пачынальnika, іншыя, пераважна рыжскія, археографы: Герман Гільдэбранд (Hermann Hildebrand) (т. VII—IX)²⁵, Філіп Шварц (Philipp Schwartz) у супрацоўніцтве з Аўгустам фон Бульмерынгам (August von Bulmering) (т. X—XII)²⁶ і Леанід Арбузаў (Leonid Arbusow) (другі раздел выдання)²⁷. Працяг працы па выданні LECU быў звязаны з дзейнасцю семінара ў Гётынгенскім ўніверсітэце. Гэты семінар заснаваў і доўгія гады кіраваў ім (1849—1875) прафесар Георг Вайц, які быў шматгадовым супрацоўнікам, а з 1875 г. — кіраўніком выдання серыі «Monumenta Germaniae Historica». Герман Гільдэбранд (1843—1890) быў вучнем Георга Вайца і ў 1882 г. стаў архіварыусам горада Рыгі. Латышскі гісторык Т. Зэйд

сцвярджае, што пад кіраўніцтвам Г. Гільдэбранда LECU дасягнула ўзроўню найлепшых выданняў гістарычных крыніц Захоўнай Еўропы²⁸. Распрацаваных Вайцам і Гільдэбрандам прынцыпы эдышчайной тэхнікі непасрэдна ўскосна паўплывалі на ўсе наступныя выданні крыніц, што здзейснілі прыбалтыйска-нямецкія гісторыкі. Для нас досвед працы Германа Гільдэбранда цікавы яшчэ тым, што ён быў, бадай, першым археографам, які для датавання актаў з лівонскіх архіўных збораў выкарыстоўваў матэрыялы Метрыкі ВКЛ²⁹, найбольш старажытныя кнігі якіх тады яшчэ не былі апублікованы. Пасля смерці ў 1890 г. Г. Гільдэбранда яго пераемнікам на пасадзе рыжскага архіварыуса стаў Філіп Шварц, ён працягнуў працу па выданні LECU. Аўгуст Бульмерынг, які таксама займаўся падрыхтоўкай актаў і рэцэсаў лівонскіх (пратаколаў рашиэнняў) ландтагаў, сумесна са Шварцам апубліковаў т. XII выдання³⁰. Але апошнія тамы першага раздзела, якія б ахоплівалі перыяд 1473 — май 1494 г., так і не выйшлі з друку. Леанід Арбузаў-стэрэйшы займаўся выданнем ужо ўласна ім падрыхтованых тамоў, якія складлі другі раздзел серыі.

LECU сярод іншых выданняў выплучаеца добра прадуманай сістэмай размяшчэння і падачы інфармацыі. Многія з прынцыпаў публікацыі дакументаў, закладзенныя Ф. Бунге, сталі ў XX ст. класічнымі для археографіі. Кожны том складаеца з трох частак — спачатку размешчаны самі дакументы; далей знаходзяцца імянны, геаграфічны і прадметны паказальнікі; у апошніяй частцы тома (з асобнай пагінацьцю) друкуюцца рэестры дакументаў з пазначэннем неабходных звестак пра іх — месца захоўвання арыгінала, датаванне, аўтэнтычнасць публікацыі. Ф. Бунге імкніўся друкаваць дакументы паводле арыгіналаў, у выпадку іх адсутнасці — з трансумптаў іх бліжэйшых да арыгіналаў па часу копій. Але часам Ф. Бунге мусіў перадрукаваць дакументы з іншых публікаций — у такім выпадку недакладнасць ў выданнях М. Догеля³¹ ці памылкі А. Тургенева патрапілі ў LECU.

У выпадку, калі дакумент быў згублены, але пра яго захаваліся рукапісныя і друкаваныя звесткі, укладальнік абавязкова падаваў такія дакументы ў рэестрах. Пры публікацыі дакументаў вытрымліваўся дакладны храналагічны прынцып, а ўсе сумненіі ў правильнасці датавання абгаворваліся ў рэестрах.

Уесь велізарны масіў LECU ахоплівае перыяд з 1093 па 1510 г. Ужо пад час выдання першых тамоў стала відавочным, што ўзор не ўвайшлі важныя гістарычныя дакументы, таму ў III і VI тамах былі змешчаны дадаткі да раней выдадзеных тамоў. А ў 1881 г. Ф. Бунге апубліковаў выпраўленыя і дапоўненныя рэестры дакументаў да 1300 г.

уключчна³². Перыяду канца XV — пачатку XVI ст. прысвечены другі раздзел выдання, які выходзіў у Рызе і Маскве ў 1900—1910 гг.: Zweite Abteilung, Band 1: 1494 Ende Mai — 1500 (канец мая 1494—1500 г.); Zweite Abteilung, Band 2: 1501—1505; Zweite Abteilung, Band 3: 1506—1510. Другі раздзел да выдання рыхтаваў Леанід Арбузаў. У LECU падрабязна асветленая гісторыя ўзаемаадносін ВКЛ і Лівоніі. Дзякуючы добрай сістэматызаванасці дакументаў, LECU застаецца папулярным выданнем сярод даследчыкаў і цяпер, ім часта карыстаюча і на яго часта робяць спасылкі.

Расійская археаграфія таксама надавала сур'ёзную ўвагу архівам Німецкага ордэна. А. І. Тургеневу падрыхтаваў і пры падтрымцы Археаграфічнай камісіі ў 1841—1842 гг. выдаў «Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым»³³. Дакументы «Актов...» ілюструюць гісторыю розных краін Еўропы нашага рэгіёна на працягу 1075—1719 гг. У першым томе былі зменшчаны матэрыялы, выяўленыя ў Ватыканскім тайным архіве ды іншых рымскіх бібліятэках; у другім томе — матэрыялы з архіваў і бібліятэк Італіі, Англіі, Францыі. Падобная пошукавая праца па ініцыятыве міністра народнай асветы С. Уварава была працягнута надалей і да 1848 г. Археаграфічная камісія набыла «значную колькасць дакументаў з архіваў Торунскага, Вісмарскага, Брэмэнскага, Гамбургскага і Кёнігсбергскага». Сёння гэтыя дакументы з архіва Археаграфічнай камісіі знаходзяцца ў фондзе № 473 Аддзела рукапісаў Расійскай дзяржаўной бібліятэкі (AP РДБ). Новыя дакументы былі надрукаваны ў 1848 г. у зборніку «Дополнения к Актам историческим, относящимся к России»³⁴. Да актаў дадучылі палеаграфічныя апісанні арыгіналаў, адзначылі архівы і бібліятэкі, дзе захоўваліся дакументы альбо адкуль яны паступілі ў Археаграфічную камісію. Дакументы з Кёнігсбергскага тайнага архіва складаюць раздзел VII (№ 106—159, с. 283—384). Загалоўкі да актаў напісаны на лацінскай і расійскай мовах, за выняткам дакументаў, напісаных па-нямецку, «при которых сочтено нужным оставить без изменений все старинные архивные заглавия и отметки и ограничиться присовокуплением к ним необходимых объяснений по-русски»³⁵. «Акты...» і «Дополнения...» ў значайнай ступені складаюцца з дыпламатычных дакументаў. Даследчыкі звяртаюць увагу на то, што выдадзены А. Тургеневым дакumentы «стражаць ад шматлікіх і грубых памылак»³⁶. Але, тым не менш, гэтыя дакументы актыўна выкарыстоўваюцца, у тым ліку і Ф. Бунге.

Адзін з відаў выдання крыніц — гэта публікацыя тэматычна адабраных дакumentaў на тэматычных манаграфіях. У 1892—1895 гг. нямецкі

гісторык Эрых Ёахім (E. Joachim) апублікаваў сваю працу «Die Politik des letzten Hochmeister in Preußen Albrecht von Brandenburg» («Палітыка апошняга вялікага магістра Пруссіі Альбрыхта Бранденбургскага»)³⁷. У дадатку працы змешчалася 575 дакументаў з фондаў КТА ды іншых архіваў Германіі, Лівоніі, Прусіі, Скандинавіі. Сярод апублікованых матэрыялаў былі дакументы, упершыню ўведзены ў науковы ўжытак. Ужо ў другой палове XX ст. напрацоўкі Э. Ёахіма па калекцыях КТА выкарыстаў Вальтер Губач.

У другой палове XX ст. (1948—1973) у ФРГ рэалізоўваўся праект выдання «Гісторыка-дипломатычныя рэестры Тэўтонскага ордэна Св. Марыі» («*Regesta historico-diplomatica Ordinis Sanctae Mariae Theutonicorum*»)³⁸, у выніку чаго былі атисаны дакументы за перыяд 1198—1525 гг. Выданне ажыццяўлена тагачасны дацэнт Гётынгенскага ўніверсітэта, а пазней прафесар Бонскага ўніверсітэта Вальтер Губач (Walter Hubatsch). Трэба нагадаць, што ў выніку другой сусветнай вайны фонды КТА былі вывезены з Кёнігсберга, архіўныя матэрыялы з 1953 г. захоўваліся менавіта ў Гётынгене. Усе дакументы КТА размеркаваныя па 4 фондах: «*Ordensbriefarchiv*» («Архіў ордэнскага ліставання»); «*Pergament-Urkunden*» («Пергаментныя граматы»); «*Ordensfolianten*» («Ордэнскія фаліянты») — рапорты, падатковыя і адміністрацыйныя кнігі); «*Hochmeisterbriefarchiv*» («Карэспандэнцыя вялікіх магістраў»). В. Губач апублікаваў рэестры Архіва ордэнскага ліставання і рэестры пергаментных грамат. Выданне В. Губача дае магчымасць сёня адшукаць дакумент паводле пададзеных індэксу, даведацца пра сігнатуру, пад якой захоўваліся гэтыя дакументы непасрэдна ў Кёнігсбергу, а таксама азнаёміцца са зместам дакумента з даламогаю рэестраў. Нямецкі архівіст інфармуе таксама пра публікацыі асобных дакументаў. Частка 1 (Pars 1: Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten zum Ordensbriefarchiv / Рэестры Архіва ордэнскага ліставання) (1198—1454) выйшла ў трох тамах, пры гэтым першы том быў выдадзены ў двух кнігах: Vol. 1, Erster Halbband (1198—1432); Zweiter Halbband (1433—1454), 1948; Vol. 2: 1455—1510, 1950; Vol. 3: 1511—1525, 1973. Частка 2 (Pars 2: Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens / Рэестры пергаментных грамат з часоў Нямецкага ордэна) выйшла адным томам у 1948 г. Асобна ў 1965 г. быў выдадзены «Рэестр да часткі 1 і часткі 2» («Register zu Pars 1 und Pars 2»). Таксама Вальтер Губач у першай палове 1950-х гадоў апублікаваў у 5 тамах зборнік «Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens»³⁹ («Крыніцы па гісторыі Нямецкага ордэна»), дзе

змясціў дакументы ў перакладзе на нямецкую мову. Як адзначаў Гартмут Бокман, гэты пераклад быў «не заўжды дакладным»⁴⁰.

У сваёй публікацыі «Гісторыка-дыпламатычных рэгестаў» Вальтэр Губач грунтаваўся на папярэдніх даследаваннях фондаў КТА Эрыха Ёахіма (1851—1923), які ў 1887—1921 гг. быў дырэктарам Дзяржаўнага архіва ў Кёнігсбергу. Э. Ёахім падрыхтаваў рукапісны паказальнік (*Repertorium*) архіва, праз некаторы час дапоўнены наступным дырэктарам Максам Хайнцам (Max Heinz) і тагачасным дарадцам архіва Куртам Фарстройтэрам (пазней — таксама дырэктар архіва). У паказальніку № 5 (*Repertorium 5*) асобна былі адзначаныя книгі з лівонскімі дакументамі. Гэтае пазначаэнне «LS» (*Livländische Sachen / Лівонскія справы*) В. Губач захаваў у сваёй публікацыі.

Арыгінал паказальніка знік без слідоў пасля 1945 г.⁴¹ Паказальнік Архіва ордэнскага ліставання (17 тамоў у чвэрць аркуша) цалкам захаваўся ў фотакопіях. Таксама захаваліся матэрыялы да паказальніка пергаментных грамат, у той час як паказальнік да грамат папаў і царкоўных сабораў (*Papst- und Konzilsurkunden*) увогуле не быў фотакапіраваны. Толькі да некаторых іншых груп былі яшчэ падрыхтаваны рээстры альбо кароткія апісанні, з іх таксама захавалася толькі частка, бо і яны не былі фотакапіраваны. Фактычна Вальтэру Губачу шмат у чым прыйшлося рэканструктуваць даўнюю структуру архіва і рабіць яго апісанне наноў.

Вальтэр Губач належаў да заснаванага ў 1946 г. Гётынгенскага рабочага гуртка («*Arbeitskreis*»)⁴², які аціньваўся ў савецкай гісторыяграфіі як рэваншысцкі⁴³. Гісторыкі гэтага кола вылучаліся цікавасцю да гісторыі Нямечкага ордэна і Прусіі, да гісторыі зносаў Германіі з краінамі ва Усходняй Еўропе, а таксама асаблівай увагай да крыніц па гэтых тэмах. Сам В. Губач апублікаваў манографию, прысвечаную Альбрэхту Брайдэнбургскаму⁴⁴. Таксама ў Гётынгенскі рабочы гурткік уваходзіў Курт Фарстройтэр (Kurt Forstreuter), які шмат займаўся вывучэннем пруска-расійскіх палітычных адносін, — гэты праблеме прысвечана яго праца «*Preußen und Rußland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu Peter dem Großen*»⁴⁵ («Прусія і Расія ад пачаткаў Нямечкага ордэна да Пятра Вялікага»), апублікаваная К. Фарстройтэрам ў 1955 г. на базе сваёй ранейшай книгі «*Preußen und Rußland im Mittelalter*»⁴⁶ («Прусія і Расія ў сярэднявеччы»), — часам гэтыя дзве книгі блыгаюць у бібліяграфічных спісах. Гэты ж аўтар вядомы як гісторык зносаў Германіі і ВКЛ у сярэднявеччы — «*Deutschland und Litauen im Mittelalter*»⁴⁷. Як і В. Губач, К. Фарстройтэр таксама займаўся гісторыяй Кёнігсбергскага архіва — у

1955 г. ён апублікаў даследаванне «Das Preußische Staatsarchiv in Königsberg. Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Übersicht über seine Bestände»⁴⁸ («Прускі дзяржаўны архіў у Кёнігсбергу. Гісторыка-рэтарспектыўны погляд з аглядам яго складу»), дзе, апроч усяго іншага, была зроблена рэканструкцыя даўняй структуры архіва.

Документы аб Францыску Скарыне ў фондах КТА

Важнасць фондаў КТА для вывучэння гісторыі Беларусі можна праілюстраваць на прыкладзе дакументаў аб Францыску Скарыне. Мова ідзе пра каларытны эпізод з жыцця беларускага першадрукара, а менавіта пра яго выправу ўвесну 1530 г. у Кёнігсберг да двара прускага герцага Альбрыхта Брандэнбургскага.

Недзе з 1520 г. Ф. Скарына жыў у Вільні, вярнуўшыся ў Віліаке княства Літоўскага з Прагі. Існуюць розныя версіі прычын, па якіх доктар Скарына накіраваўся ў Прусію⁴⁹. Верагодней з'яўляецца версія медыцынскіх матываў паездкі. У 1529 г. Прусію дасягнула невядомая дагэтуль хвароба «der englische Schweiß» (літаральна — англійскі пот, гарачка), і герцаг, звярнуўшыся па дапамогу да кракаўскіх лекараў, мог таксама запрасіць і Скарыну — сакратара і асабістага медыка віленскага біскупя Яна⁵⁰. Яшчэ адна вартая ўвагі версія таксама звязана з прафесійнай дзеяйнасцю Скарыны — гэтым разам як друкара. Герцаг Альбрыхт, які праводзіў актыўную рэлігійную (рэфармацыйную) палітыку, ахвотна выкарыстоўваў кнігадрукаванне. Кёнігсбергскі выдавецкі асяродак мог прыцягнучы увагу друкара Скарыны.

Ужо ў маі 1530 г. Скарына пакінуў Кёнігсберг і накіраваўся ў Вільнню. З яго ад'ездам і звязаны дакументы з фондаў КТА. 16 мая прускі герцаг накіраваў віленскаму ваяводзе і канцлеру ВКЛ Альбрыхту Гаштгаўту, у якім усяляк усхваляе вартасці «выдатнага і шматдасведчанага» доктара прыгожых мастацтваў і медыцыны Скарыну ды просіць пас-прыяць яму ў маёмасных спрэчках, звязаных са спадчынай жонкі Маргарыты. Таксама 16 мая датавана падарожная грамата на праезд Скарыне з Кёнігсберга ў Вільнню. Просьбу пра спрыянне Скарыне герцаг Альбрыхт паўтарыў у лісце да Віленскага магістрата, датаваным 18 мая. Але ўжо 26 мая прускі герцаг накіроўвае канцлеру Гаштгаўту ліст зусім іншай танальнасці, бо высветлілася, што авантурны і сльпіны палачанін тайна звёз з Кёнігсберга двух важных спецыялістаў — лекара і друкара. Герцаг Альбрыхт прасіў канцлера Гаштгаўта, каб той «...этага доктара Францыска Скарыну павучыў аб недарэчнасці тайнага вываду нашых людзей і асудзіў і зазначыў, што мы адносімся да яго з незадавальненнем і непрыхільнасцю і што мы ад яго не чакалі такога незаслужанага

ўчынку, як гэты». Асобна адзначым, што канцлер Гаштгаўт быў прыхільнікам збліжэння ВКЛ з Прусіяй. Падобна, што заходы герцага мелі ёфекты, бо Скарына так і не аднавіў сваёй выдавецкай дзеянасці.

Вышэйназваныя дакументы былі выяўлены ў Кёнігсбергскім таемным архіве ў 1914 г. невядомай асобай, якая перадала іх копіі археографу і бібліёграфу, супрацоўніку Віленскай публічнай бібліятэцы Аляксандру Мілавідау. Менавіта Мілавідаў апублікаваў гэтыя дакументы ў арыгінале — на лаціне, без перакладу⁵¹. У сваёй кароткай прадмове, датаванай 5.X.1914 г., публікатар адзначаў — асоба, якая знайшла дакументы, была познаная ў тым, «что они (документы. — A. Dz.) не напечатаны даже в Германии, а в России, несомненно, они появятся в печати впервые». Безумоўна, першапублікацыя дакументаў стала сенсацыяй у Скарыніяне, хоць некаторыя хібы ў гэтай публікацыі меліся. Праз дваццаць гадоў Курт Фарстрайтэр пісаў, што ў публікацыі Мілавідаўа пропушчана «еў»⁵² (у рукапісе «ас») і лекар-габрэй і друкар, якіх Скарына вывез у Вільню, сталі адной асобай. Апроч таго, Мілавідаў даў некаторыя няправільныя інтэрпрэтацыі дакументаў⁵³.

Цікаласць да кёнігсбергскіх дакументаў аб Скарыне не знікала не толькі ў гісторыкаў, але і ў археографаў. У 1953 г. у нью-йоркскіх «Запісах» быў апубліканы беларускі пераклад дакументаў⁵⁴. Новую папраўленую публікацыю дакументаў у арыгінале ажыццяўляла ў 1981 г. у Рыме К. Ланкароньска⁵⁵. Рэалізацыя ў другой палове 1980 — пачатку 1990-х гадоў у Беларусі даследчай і выдавецкай праграмы, прымеркаванай да 500-годдзя з дня нараджэння беларускага першадрукара, дазволіла зрабіць новыя публікацыі кёнігсбергскіх дакументаў. Менавіта тады ўдалося атрымаць з берлінскага GSPK⁵⁶ фотакопіі дакументаў, публікацыю якіх у арыгінале, а таксама ў перакладзе па-беларуску і па-руску здзеісніў Віктар Дарашкевіч⁵⁷. Гэтыя пераклады, з некаторымі скрачэннямі Пачатковага пратакола, былі таксама апубліканы алтаведна ў беларускамоўнай і рускамоўнай версіях энцыклапедычнага даведніка «Францішак Скарына і яго час»⁵⁸.

Зусім верагодна, што калекцыі Кёнігсбергскага архіва захоўваюць і іншыя невядомыя дакументы пра паездку Ф. Скарыны ў Прусію.

Падсумаванне

Калекцыі Кёнігсбергскага таемнага архіва акумулююць, калі кашто пра іх важнасць для вывучэння гісторыі Вялікага княства Літоўскага і Беларусі, дакументы найперш па гісторый дыпламатычных зносін ВКЛ з Прусіяй і Лівоніяй пачынаючы з XIII ст. (у тым ліку і акты дэлімітацыі і дэмаркацыі межаў). Гэта як арыгіналы, так і

трансумпты (тагачасныя копіі), бо лівонская адміністрацыя дасылала ў Кёнігсберг (у агульнаордэнскі архіў) копіі ўсіх атрыманых з Вялікага княства лістоў і актаў. Копіі многіх дакументаў маюцца і ў Метрыцы ВКЛ, што стварае выдатныя магчымасці праводзіць іх кампаратывны аналіз, удакладняць тэкст і датаванне.

Натуральна, дакументы гэтага тыпу маюць свае храналагічныя межы — у 1525 г. вялікі магістр ордэна Альбрехт Брандэнбургскі правёў се-кулярызацыю, і Прусія з ордэнскай тэрыторыі пераўтварылася ў герцагства. З таго часу ў Кёнігсбергскі архіў траплялі дакументы па зносінах ВКЛ з Прускім герцагствам. Але паступова Вільня губляла ініцыятыву ў знешній палітыцы, і, урэшце рэшт, гэтая галіна дзеянасці апынулася ў кампетэнцыі ўладаў ужо аб'яднанай дзяржавы — Рэчы Паспалітай. Па-водле ўсталяванай традыцыі зносіны Рэчы Паспалітай з Прусіяй курыраваліся польскімі дыпламатамі, таму з другой паловы XVI ст. колькасць дакументаў па дыпламатычных адносінах з ВКЛ у Кёнігсбергскім архіве рэзка скарачаецца. Але Прусія заставалася суседам Вялікага княства. Задўжды існавалі гандлёвыя ды прыватныя контакты, і дакументы пра іх і надалей траплялі ў Кёнігсбергскі таемны архіў. З 1598 г. галоўным архівам Прусіі паступова становіцца Таемны архіў прускай культурнай спадчыны, які знаходзіўся на карэннай німецкай тэрыторыі (у Брандэнбургскім курфюрстве). Такім чынам, Кёнігсбергскі архіў усё больш набывае гісторыка-культурнае значэнне, застаецца галоўным архівам па гісторыі зносін ВКЛ з Прусіяй і Лівоніяй ордэнскага перыяду.

Археаграфічнае засваенне фондаў Кёнігсбергскага таемнага архіва, якое распачалося ў 30-х гг. XIX ст., зрабіла даступнымі дакументы, найперш, па знешнепалітычнай дзеянасці (тут маюцца на ўвазе зносіны з ВКЛ). Між тым зусім недацэнена важнасць фондаў КТА для асвяглення дзеянасці выдатных асобаў Вялікага княства. Гісторыя кёнігсбергскай авантуры Скарбыны — толькі адзін сюжэт, які стаў вядомы дзякуючы значнасці асобы першадрукара для беларускай культуры. Новыя магчымасці для пошуку дакументаў з'явіліся пасля таго, як у 1948 г. распачалася публікацыя «Гісторыка-дыпламатычных рэестраў Тэўтонскага ордэна Св. Марыі» («*Regesta historico-diplomatica Ordinis Sanctae Mariae Theutonicorum*»). Гэтая фундаментальная праца ахоплівае перыяд з 1198 па 1525 г., г. зн. перыяд існавання Ордэна ў Прусіі.

Можна выказаць меркаванне, што фонды Кёнігсбергскага таемнага архіва прыходзяць яшчэ многа скірпрызыў для даследчыкаў гісторыі Вялікага княства. Рэальнае знаёмства беларускіх даследчыкаў з гэтымі багатымі калекцыямі гістарычных дакументаў толькі распачынаецца.

Спіс скарачэння

GSPK — Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem / Дзяржаўны таэмны архіў прускай культурнай спадчыны, Берлін—Далем (ням.).

КТА — Кёнігсбергскі таэмны архіў (сёня калекцыя ў GSPK).

ОВА — Ordens-Briefarchiv / Архіў ордэнскага ліставання (КТА—GSPK).

OF — Ordens-Folianten / Ордэнскія фаліянты (КТА—GSPK).

Regesta — *Regesta historico-diplomatica Ordinis Sanctae Mariae Theutonicorum 1198—1525* / Bearbeiten unter Mitwirkung zahlreicher anderer von Erich Joachim, ehem. Geh. Staatsarchivrat in Königsberg (Pr.), herausgegeben von Walther Hubatsch. Pars I—II. Göttingen, 1948—1973.

Regesta I-1-1 — *Pars I: Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten zum Ordensbriefarchiv.* Vol. 1: 1198—1454, Erster Halbband [1198—1432] / Herausgegeben von Walther Hubatsch, Dozent an der Universität Göttingen. 1948;

Regesta I-1-2 — *Pars I: Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten zum Ordensbriefarchiv.* Vol. 1: 1198—1454, Zweiter Halbband (1433—1454) / Herausgegeben von Walther Hubatsch, Dozent an der Universität Göttingen. 1948;

Regesta I-2 — *Pars I: Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten zum Ordensbriefarchiv.* Vol. 2: 1455—1510 / Herausgegeben von Walther Hubatsch, apl. Professor an der Universität Göttingen. 1950;

Regesta I-3 — *Pars I: Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten zum Ordensbriefarchiv.* Vol. 3: 1511—1525. Mit Registern zu Band I-3 / Herausgegeben von Walther Hubatsch, o. Professor an der Universität Bonn. 1973;

Regesta II — *Pars II: Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Regesten der Pergamen-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens mit einem Anhang: Papst- und Konzilsurkunden* / Herausgegeben von Walther Hubatsch, Dozent an der Universität Göttingen. 1948.

Regesta—Register—Register zu Pars I und Pars II. 1965.

¹ Koeppen H. Das Archiv der Deutschen Ordens in Preussen, seine Bestände und seine wissenschaftliche Bedeutung // *Jahrbuch der Stiftung Preussischer Kulturbesitz*. 4 (1966). S. 172—187.

- ² Юргинис Ю. Судьба архива Тевтонского ордена // Материалы международной научной конференции по источниковедению и историографии народов Прибалтийских республик Союза ССР. Источниковедение. Вильнюс, 1978. С. 22—23.
- ³ Козлов В. П. Российская археография в конце XVIII — первой четверти XIX века. М., 1999. С. 195.
- ⁴ Козлов В. П. «Примечания» Н. М. Карамзина к «Истории государства Российского» // Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. Т. I. М., 1989. С. 562.
- ⁵ Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М., 1985. С. 53—54.
- ⁶ Карамзин Н. Н. История государства Российского. Т. VII. СПб., 1817. С. 81, спас. 162.
- ⁷ Козлов В. П. Российская археография в конце XVIII — первой четверти XIX века. С. 196.
- ⁸ Boockman H. *Zakon Kryżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii*. Warszawa, 1998. S. 281.
- ⁹ Boockman H. *Zakon Kryżacki*. S. 282.
- ¹⁰ *Regesta I-I-1*, S. VII.
- ¹¹ Юргинис Ю. Судьба архива Тевтонского ордена. С. 25.
- ¹² Ekdahl S. *Jono Dlugošo "Prusu velavos" — Žalgirio mušio šaltinis*. Vilnius, 1992. P. 271.
- ¹³ Strecke R. Der lange Weg nach Dahlem // Archivarbeit für Preußen. Symposium der Preußischen Historischen Kommission des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz aus Anlaß der 400. Wiederkehr der Begründung seiner archivischen Tradition // Nordost—Archiv. 2000. Band IX, Heft 2. S. 522.
- ¹⁴ Krajewska H. [Rezensionen] Archivarbeit für Preußen. Symposium der Preußischen Historischen Kommission des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz aus Anlaß der 400. Wiederkehr der Begründung seiner archivischen Tradition // Nordost—Archiv. 2000. Band IX, Heft 2. S. 522.
- ¹⁵ Юргинис Ю. Судьба архива Тевтонского ордена. С. 22.
- ¹⁶ *Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198—1525* / Bearbeiten unter Mitwirkung zahlreicher anderer von Erich Joachim, chem. Geh. Staatsarchivrat in Königsberg, herausgegeben von Walther Hubatsch. Pars I—II. Göttingen, 1948—1973.
- ¹⁷ *Regesta I-I-1*, S. VIII.
- ¹⁸ Тут будуть апісацца тыя выданні, публікацыі дакументаў якія іспасрэдна тычацца гісторыі ВКЛ і Беларусі.
- ¹⁹ Траба адзначыць, што ў расійскіх публікацыях XIX і XX стст. прывішча археографа пішацца з «ъ» — «Напьерский». Але нам падаецца, што арыгінальнае напісанне прывішча — «Napiersky», — не дае падставы для выкарыстання «ъ» пры перадачы ітага прывішча беларускай кірыліцай.
- ²⁰ *Index corporis Historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae; oder: Kurze-Auszug aus derjenigen Urkunden-Sammlung, welche für die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-Estn- und Kurlands*. Theil 1 (1190—1449). Riga—Dorpat, 1833; Theil 2 (1450—1631 mit einigen Anhängen). Riga—Dorpat, 1835.
- ²¹ Русско-ливонские акты. СПб., 1868. С. VIII.
- ²² *Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands* / Hrsgb. F. G. Bunge. Bd. I—VII. Dorpat—Reval, 1842—1861 (I—V, Dorpat, 1842—1847; VI—VIII, Reval, 1851—1861; I—II — другое издание с дадатками, Reval, 1857—1861).
- ²³ *Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten* / Hrsgb von F. G. v. Bunge. [Abt. 1] Bd. 1—11. Abt. 2. Bd. 1—3. Reval—Riga—Moskau, 1853—1914.
- ²⁴ I (1093—1300), Reval, 1853; II (1301—1367), Reval, 1855; III (1368—1393, mit Nachträgen zu den zwei ersten Bänden), Reval, 1857; IV (1394—1413), Reval, 1859; V (1414—1423), Riga, 1867; VI (Nachträge zu den fünf ersten Bänden des Urkundenbuchs), Riga, 1873.
- ²⁵ *LECU* / Fortgesetzt von Hermann Hildebrand. Riga—Moskau: VII! (1426 Mai — 1429 Mai), 1881; VIII (1429 Mai — 1435), 1884; IX (1436 — 1443), 1889.

- ²⁶ LECU / Hrsg. von Philipp Schwartz. Riga — Moskau: X (1444—1449), 1896; Erste Abteilung, Band XI (1450—1459), 1905; XII (1460—1472) / Hrsg. von Philipp Schwartz und August von Bulmerincq, 1910.
- ²⁷ LECU. Zweite Abteilung / Hrsg. von Leonid Arbusow. Riga—Moskau: I (1494 Ende Mai — 1500), 1900; II (1501—1505), 1905; III (1506—1510), 1914.
- ²⁸ Зейд Т. Я. Характеристика изданий письменных источников по истории феодализма в Латвии // Источниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. Рига, 1970. С. 352.
- ²⁹ Hildebrand H. *Die Arbeiten für das Liv-, Est- und Kurländische Urkundenbuch im Jahre 1874—1875*. Riga, 1876.
- ³⁰ Bulmerincq A. von. *Der Bericht über die Arbeiten für das Liv-, Est- und Kurländische Urkundenbuch, sowie die Akten und Recessen der livländischen Ständetage*. Riga, 1909.
- ³¹ Dogel M. *Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, in quo pacta, foedera, tractatus pacis etc.* T. 1. Vilnae, 1758; T. 4: In quo totius Prussiae res continentur. Vilnae, 1764; T. 5: In quo ut universae Livoniae, ita speciamtum Curlandiae et Semigalliae Ducatum res continentur. Vilnae, 1759.
- ³² Bunge F. G. *Liv-, Est- und Curländische Urkunden-Register bis zum Jahre 1300*. Leipzig, 1881.
- ³³ Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. Тургеневым (*Historica Russiae monumenta ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta ab A. I. Turgenevio*). Т. 1—2. СПб., 1841—1842.
- ³⁴ Дополнения к Актам историческим, относящимся к России. Собранны в иностранных архивах и библиотеках и изданные Археографической комиссию (Supplementum ad historica Russiae monumenta, ex archivis ac bibliothecis extrancis deprompta, et a Collegio archaeographicō edita). СПб., 1848.
- ³⁵ Дополнения к АИ. С. VII.
- ³⁶ Жлутка А. Латинские документы як крыніца па гісторыі Беларусі і Вялікага княства Літоўскага. Раздел I. Лівонскія документы. (Рукапіс, Апрэлі Інстытута гісторыі НАН Беларусі). С. 9.
- ³⁷ Joachim E. *Die Politik des letzten Hochmeister in Preußen Albrecht von Brandenburg*. Bd. 1—3. Leipzig, 1892—1895.
- ³⁸ *Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198—1525 / Gearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von Erich Joachim, chem. Geh. Staatsarchivrat in Königsberg, herausgegeben von Waltehr Hubatsch, Dozent an der Universität Göttingen*. Pars 1—2. Göttingen, 1948—1973.
- ³⁹ *Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens* / Hrsgb. W. Hubatsch. Bd. I—V. Göttingen—Frankfurt—Berlin, 1950—1954.
- ⁴⁰ Boockmann H. *Zakon Krzyżacki*. S. 305.
- ⁴¹ *Regesta I-I-1*, S. VII.
- ⁴² Падрабязней пра «Arbeitskreis» гл.: Kamiński A. Słowo Göttinger Arbeitskreis // *Przegląd Zachodni*. 1954, № 5—6; Biskup M. Najnowsze prace zachodnioniemieckie nad historią Zakonu Krzyżackiego // *Kwartalnik Historyczny*. 1956, LXIX. № 6; *Mensch und Staat in Recht und Geschichte*. Festschrift für Herbst Kraus. Kützingen / Main, 1954.
- ⁴³ Балляин В. Н. Россия и Тевтонский орден // *Вопросы истории*. 1963, № 6. С. 61—62.
- ⁴⁴ Hubatsch W. *Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Deutschordens Hochmeister und Herzog in Preussen 1490—1568*. Köln—Berlin, 1960.
- ⁴⁵ Forstreuter K. *Preußen und Russland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu Peter dem Großen*. Göttingen; Berlin; Frankfurt, 1955.
- ⁴⁶ Forstreuter K. *Preußen und Russland im Mittelalter. Die Entwicklung ihrer Beziehungen von 13. Bis 17. Jahrhundert* // *Osteuropäische Forschungen*. Bd. 25. Königsberg, Berlin, 1938.

- ⁴⁷ Forstreuter K. *Deutschland und Litauen im Mittelalter*. Köln; Graz, 1962.
- ⁴⁸ Forstreuter K. *Das Preußische Staatsarchiv in Königsberg. Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Übersicht über seine Bestände*. Göttingen, 1955.
- ⁴⁹ Агляд версій гл.: Галенчанка Г. Я. *Францыск Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар*. Мн., 1993. С. 100—101; Немировскій Е. Л. *Францыск Скорина: Жызнь и дзейнстванье беларускага просветителя*. Мн., 1990. С. 492—498.
- ⁵⁰ Forstreuter K. *Preußen und Rußland im Mittelalter*. S. 222. Адносна гэтай версіі Валянцін Грыцкевіч зазувае, што яна не падмацавана спасылкамі на крыніцы: Грыцкевіч В. Доктар медыцыны Францыск Скарына // *Спадчына Скарыны: Зборнік матэрыялаў Першых Скарынаўскіх чытанняў* (1986). Мн., 1989. С. 91.
- ⁵¹ Миловидов А. И. Новые документы, относящиеся к биографии Франциска Скорины // *Известия Отделения русского языка и словесности*. 1918. Т. 22. Ки. 2. С. 221—226.
- ⁵² Forstreuter K. *Preußen und Rußland im Mittelalter*. S. 222. Сам Фарстройтэр звязраўся да тэмы паездкі Скарыны ў Кёнігсберг і пазней: Forstreuter K. *Preußen und Rußland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zu Peter dem Großen*. S. 216—217.
- ⁵³ Гэтыя памылкі Мілавідава, а таксама разыходжанні ў інтэрпрэтацыях іншых даследчыкаў (К. Фарстройтэра, М. Гембаровіча, Я. Ісаевіча) ірааналізуаў Віктар Дарацкевіч (гл.: *Францыск Скарына: Зборнік дакументаў і матэрыялаў*. Мн., 1988. С. 36, 326), а таксама Георгі Галенчанка (гл.: Галенчанка Г. Я. *Францыск Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар*. С. 163).
- ⁵⁴ Запісы Беларускага Інстытуту навукі і мастацтва. 1953, № 2 (4). С. 108—113.
- ⁵⁵ *Elementa ad fontium editiones*. Vol. 52 / Ed. C. Lankorońska. Romae, 1981. № 399, 401, 406, 408.
- ⁵⁶ GSPK. OF 48. S. 528—531, 535—537.
- ⁵⁷ *Францыск Скарына: Зборнік дакументаў і матэрыялаў*. С. 95—106.
- ⁵⁸ *Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік*. Мн., 1988. № 20—23. С. 570—571.